

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра русского языка**

**Аннотация к дипломной работе
«Функционирование императивных междометий
в современном русском языке
(по данным Национального корпуса русского языка)»**

Прокопович Зоя Александровна

Научный руководитель –
доцент
Тихомирова Е. А.

РЕФЕРАТ

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников, включающего 30 наименований, приложения. Полный объем работы – 39 страниц печатного текста, включая список использованных источников.

Ключевые слова: междометие, императив, волеизъявление, функции, художественная литература, устная речь.

Цель исследования: выявить и описать особенности функционирования императивных междометий в текстах по данным Национального корпуса русского языка.

Задачи:

- выявить специфические особенности императивных междометий в современном русском языке;
- описать функционально-семантические характеристики императивных междометий в современном русском языке;
- рассмотреть функционирование императивных междометий в художественной литературе;
- описать функционирование императивных междометий в публицистике;
- описать функционирование императивных междометий в рекламе;
- описать функционирование императивных междометий в устной речи.

Объект исследования: императивные междометия в русском языке.

Предмет исследования: функционирование императивных междометий в текстах по данным Национального корпуса русского языка.

Материалом исследования послужили данные Национального корпуса русского языка.

Материалы данной дипломной работы могут быть использованы в практике преподавания русского языка в школе.

РЭФЕРАТ

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох частак, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які ўключае 30 найменняў, дадатку. Поўны аб'ём работы – 39 старонак друкаванага тэксту, які ўключае спіс выкарыстанай літаратуры.

Ключавыя словы: выклічнік, імператыў, волевыяўленне, функцыі, мастацкая літаратура, вусная гаворка.

Мэта даследавання: выявіць і апісаць асаблівасці функцыянавання імператыўных выклічнікаў у тэкстах паводле дадзеных Нацыянальнага корпуса рускай мовы.

Заданні:

– выявіць спецыфічныя асаблівасці імператыўных выклічнікаў у сучаснай рускай мове;

– апісаць функцыйна-семантычныя характарыстыкі імператыўных выклічнікаў у сучаснай рускай мове;

– разгледзець функцыянаванне імператыўных выклічнікаў у мастацкай літаратуры;

– апісаць функцыянаванне імператыўных выклічнікаў у публіцыстыцы;

– апісаць функцыянаванне імператыўных выклічнікаў у рэкламе;

– апісаць функцыянаванне імператыўных выклічнікаў у вуснай гаворцы.

Аб'ект даследавання: імператыўныя выклічнікі ў рускай мове.

Прадмет даследавання: функцыянаванне імператыўных выклічнікаў у тэкстах паводле дадзеных Нацыянальнага корпуса рускай мовы.

Матэрыялам даследавання паслужылі дадзеныя Нацыянальнага корпуса рускай мовы.

Матэрыялы дадзенай дыпломнай працы могуць быць скарыстаны ў практыцы выкладання рускай мовы ў школе.

ABSTRACT

Thesis: 39 pages, 1 appendix, 30 sources.

Keywords: INTERJECTION, IMPERATIVE, EXPRESSION OF WILL, FUNCTION, FICTION, ORAL SPEECH.

The purpose of the study is to identify and describe the features of imperative interjections functioning in texts according to the National Corpus of the Russian language.

To achieve this purpose we have sought to solve the following **tasks:**

- to define the characteristics of imperative interjections in modern Russian;
- to describe functional and semantic characteristics of imperative interjections in modern Russian;
- to consider the functioning of imperative interjections in fiction;
- to describe the functioning of imperative interjections in publicism;
- to describe the functioning of imperative interjections in advertising;
- to describe the functioning of imperative interjections in oral speech.

The object of the study is imperative interjections in the Russian language.

The subject of the study is the functioning of imperative interjections in texts according to the data of the National Corpus of the Russian language.

The material of the study was the data of the National Corpus of the Russian language.

The materials of this diploma work can be used in the process of teaching Russian at school.